

АРС

Ба 49335

49335

ДАВІРУХА

ВЕРШЫ

1929

МАСЛАНОЕ ВЫДАВЕЦТВО · МЕН

Garot, M.

Mr. IZII

Zavirucha-Versy.

Minsk-1929 god.

Der Schneesturm,

Verses,

Minsk-1929.

11c


1311



30

Б-4-21






8
Б-49335 М. ЧАРОТ

Ч-21-1767

ЗАВІРУХА

ВЫДАНЬНЕ ДРУГОЕ



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА

М Е Н С К — 1929

З. З. № 4. 2889

Заказ 425.

3.000 экз.

Галоўлітбел 1581.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выд-ва.

АД АЎТАРА

Дарэмна ў майм зборніку будуць шукаць якой-
небудэй выэзначанай мастацкай ці політычнай про-
грамы.

Яе пакуль што няма.

Мой зборнік хутчэй дынаміка, чым статыка.

Ён—эволюцыя таго, што перажываў аўтар ня
толькі як наглядчык рэволюцыйнай завірухі, але і
непасрэдны ўдзельнік яе.

Час накладае свой адбітак. Тоё, што было ўчора,
таго няма сягоныня. Тоё, што абурвала ўчора, тое
сягоныня забыта і спалена. Сягоныня новае.

І гэта сягоныня—ня ёсьць яшчэ крапка, апошніяе
слова жыцця і барацьбы.

Я іду ў заўтра, а заўтра—гэта Вялікая Будучыня.

Агонь рэволюцыі—гэта агонь вулкана, ён рас-
плаўляе ўсё... І пакуль яшчэ рана гаварыць аб тых
формах, у якія можна ўліць гэтую вогнядышачую ла-
віну. Пакуль яшчэ рана гаварыць аб мастацкай про-

граме. Можна толькі яе вызначыць—ставіць першыя вехі. Можна, дзеля таго што якар ёсьць. Маяк відаць.

Мы засыпаны сънежнымі іскрамі,
Ломім ногі ў гальлі буралому...
Крычым сонцу: „Блізка мы, блізка мы!
К съвету Вялікаму! Новаму!

Калі ў першым сваім вершы я казаў:

✓ Край родны, край сумны крыжоў і балотаў...
Ці хутка пачую я песнью чаротаў
Над сонным балотам тваім?

то сягоныня съпяваю:

Край новы ўзрасьце на бураломе—
Машыны будзе век, ня трэба будзе конь,
Бляск электрычства там хмара не заслоніць,
Людзкое будзе ўсё: зямля, вада, агонь...

Не назад—у мінулае, а наперад—у будучыну пазіраем мы.

Гэтую маленькую прадмову я прымушан напісаць дзеля таго, каб паставіць у вядомыя межы маіх чытачоў і крытыкаў.

M. Ч.

ЗАВІРУХА

Над балотам гудзе завіруха...
Ведзьмай носіцца з краю да краю,
І зъмітае з зямлі жыцьця пацяруху...
Неба сьвінцовым дажджом палівае.

Бура ломіць дубы і бярозы-сталеткі,
Выварочвае хвоі з карэньнем...
І ўзыходзяць з-пад сънегу чырвоныя кветкі,—
Непагоды шалёнай насеньне.

Мы засыпаны сънежнымі іскрамі,
Ломім ногі ў гальлі буралому...
Крычым сонду: „Блізка мы, блізка мы!
К съвету Вялікаму! Новаму!”

Нам ня страшна мяцеліца съмерці,
І напевы хаўтурныя ветра...
Ўсё жыцьцё нам прыходзілась мераць
Агнявыя балоты і нетры.

Завіруха як съвішча—мы слухаем...
Песыцьця сэрца жалобныя песні...
Съвет стары яна съмела парухае,—
Гэта бура зімы на прадвесні.

Падарожны ня згіне ў мяцеліцу,
Шлях ён знойдзе ў тумане балота...
Тут адважнаму путніку верыцца,
Што ўжо хутка міне яго слота.

Сонца гляне—асьвеціць палаткі,
Згіне з сэрца бязъмерная скруха...
Закрасуюць з-пад сънегу чырвоныя кветкі,
Сыціхне плакаць жыцьця завіруха.

1922 г.

Ж Ы Ц Ъ Ц Ё

Заснула ночь, падняўшыся за хмары небасхіла,
Над лесам стогнучым і поўным сълёз балот...
І вось над возерам жывых чырвоных вод,
Дзе ѿнь крыжоў—народ, а ўся зямля—магіла,
Радзіўся раніцы нявіданы усход.)

І сонца іскрамі агня зайграла над крыжамі,
Вясёла зашумеў адвечна сумны бор...
Дзень новы асьвяціў жыцьця ўсяго простор.
А вечер з полымем над соннымі палямі
Свабоды ткуць ужо чаруючы узор.

І рукі новых дзён зламалі вечнай ночы крыльлі,
Арлом падстрэленым яна зъляцела ўніз...
І бліскам вогненным замігацела высь...
І зъліўся дзень зямлі ды з ноччу небасхіла,
Як добрых дзьве душы навек яны зълілісь.



СКОКІ НА МОГІЛКАХ

Паглядзіце, мы скачам на могілках
І чырвоным віном паліваем крыжы,—
На магіле вякоў, на чорных століках,
Марш хаўтурны іграюць нажы.

Мы пад грукат машын, песні фабрыкаў
Пераскочым курган і бяздоныне балот,
І дзень будучы прыдзе к нам страньнікам
У адзенъні съвятых пазалот.

Годзе плакаць і вам над Рагнедаю
І, зірнуўши ў мінулае, цяжка ўздыхаць...
Новы дзень хай вам казку паведае,
Чью ў песнях усхваліваць раць.

Стараадауні звычай к нам ня вернецца:
Разбурила жыцьцё ўсё магутным крылом,
І дзён нашых яскравая дзенъніца
Запаліла вякоў буралом.

І асьвечаны замчышчы князевы,
У пажары купаецца чорны курган...
Цені-людзі з яго павылазілі
Паскакаць на могілках канкан.

З імі вы, як жывыя пакойнікі,
Віхрам буры пусціцеся прытка у скок!..
Хай вясёла сьпываюць сасоньнікі,
Хай уздымецца хмарай пясок... .

1922 г.

ЖЫВОЕ БАЛОТА

Няхай гудзэ віхор, няхай зъмятае
Збудованыя тут вякамі курганы,
Тут новы будзэ край, тут волі дух вітае,—
Ня дасьць ён згінуць нам, гаротныя сыны.

Няхай агонь зямлі да хмар шугае,
Ад буры рушачай краіна не засыне,
Паўстаўшы наш народ красу жыцьця спазнае,
Як посьле непагод съвет сонейка зірне.

Няхай грукоча гром, трашчаць пяруны,—
Хутчэй загіне сон—прачнечца чалавек,
Свабодзэ гімн съпяюць души жывыя струны,
У кнізе вечных спраў адзначыць новы век.

Мы съмелы магутнаю сілаю
Разгонім жыцьця свайго эмрок
І хутка ужо над магілаю
Спляцем вечнай волі вянок.

Праз мора агню і руінамі
Народ павядзём свой туды,
Дзе воля і шчасьце!.. Ня згінем мы!..
Наш шлях—гэта нашы съяды.

Мы верым, узбудэцца воляю
Дух творчы усёй грамады...
Народ наш празван і нядоляю
Крыніцай жывучай вады.

Мы створым жыцьцё нявіданае,
Збудуем палац да нябёс...
Там будзе ўсім брацтва чаканае,
Ня будзе там зъдзеку і сълёз.

Мы першыя пойдзем к Вялікаму,
Свой шлях працярэбім грудзьмі...
Пацерпім няшчасьце бяз ліку мы,
Каб толькі назвацца людзьмі.

Мы клічам: гэй, людзі балотныя,
Свабодным будуйце свой край...
Нас сонца зальле пазалотаю,—
Мы створым жыцьця свайго рай!

27-IV 1922 г.



* * *

Я пісніар лясоў, балота
І загонаў каласістых...
Мае песьні—шум чарота
Па-над рэчкаю імглістай.

Мае песьні—песьні долі,
Шопат зор у паднябесі...
Хай ляціць, жыве на волі
Гучны вокліч маёй песьні.

✓ Мае песьні—песьні буры,
Гоман лесу ў непагоду,
Страшны посьвіст злой віхуры,
Съмелы кліч майго народу.

✓ Мае песьні—песьні волі,
Гімн паўстаўших на прадвесні...
Хай нясецца, хай ніколі
Не загіне вокліч песьні!

БУНТАР

Я шумлівы чарот, я мяцежны бунтар,
Я балота буджу гучным шумам,
У вадзе я жыву і аблыт дажджом хмар,
Але змоўкнуць ня дам сваім струнам.

Уздыму дух людзей, прабуджу іх ад сну,—
Славу, будучнасьць я ім прарочу...
Я мяцежны бунтар, клічу жыцьця вясну,
Клічу к працы свабоднай і творчай.

Як ня счуюць мяне, я мацней загуду,
Дам гучнейшы акорд песні новай...
А каб змыць з зямлі бруд, скалыхну я ваду,
Што дажджом налілася съвінцовым.

Чаму-ж вы, песняры, што будзілі людзей,
Чуць ня хочаце песні чарота?
Нашы песні—наш кліч, бо адных мы грудзей,
Край адзін наш—то наша балота.

Дык шумі, як шумеў, вялікан-ясакар,
Шапаці, съпелы колас, у полі...
А я песньню сваю буду пець—я бунтар!
Буду клікаць народ свой да Волі.

ВЕЧНАЯ БУРА

Спрадвеку тут шумяць кусты,
Яшчэ да зор узбуджанага гаю,
Спрадвеку стогне лес,
Як з ворагам ў апошній бойцы раць,
Як мора, гразъ балот
Калышацца ад краю і да краю,—
І віхру страшнага
Ніколі тут нікому ня уняць.
І бураломныя гады,
Як хмары чорныя нясуща над зямлёю...
Үсё ломяць на шляху...
А кволых ўсіх людзей мняне новы род,
І хутка ўсё бяжыць
Нібы у летні дзень авечкі чарадою
Імчацца з поля ў хлеў,
Як ночку цёмную узьдзене чудъ усход...

Узынялася вось новая бура,—
Цені ўстаюць з беларускіх балот...
Жыцьцё ўсё—дзе съмерць і хаўтуры,
Дзе крыж і магіла—людзей карагод.

Край родны! Сонца тваё узыходэйць!
Бачыш—хмару расьсек, вунь, прамень...
Чуеш ты крыкі: к Свабодзэ! к Свабодзэ!
Ноч памірае... Зъяўляецца дзень!
А бура ня щіхне... О, вечная бура!
Ты віхрам зъмітаеш да лепшага шлях;
Ты нішчыш няволю, зънявагу, пануру,
Ты слабаму—радасьць, а моцнаму—страх!
Зъмішацца... людзі, пажары і крыкі...
Сьвінцовы дождж мые усходы вясны...
Народ ужо верыць, што будзе Вялікім,
Што праўдаю стануць чароўныя сны!
Яго парадэілі бясстрашныя хвалі,
Ён вечнае буры малое дзіця...
І бурай нясецца к няведамай далі,
Шукаючы: Сонца!.. Свабоды!.. Жыцця!..

1921 г.



А Я ІДУ...

Шалёны ве~~ц~~ер съвішча ў полі...
Маланка зъзяе... гром грукоча...
А я іду... Слабею з болі...
Мо' не дайду туды ніколі,
Але ў няволі жыць ня хочу.

Ў зімову съцюжу сънег заносіць...
Ня бачу съвету ў завірухах...
Але наш край свабоды просіць,
І сын яго хай гора зносіць,
Хай моцны будзе целам, духам.

Я сын яго. Дэіця я працы,
Такіх, як я—нас шмат—мільёны;
Мы зможам ворага ў палацы...
А вы рагочаце, паяцы,
І кажаце, што я—шалёны.

Шалёны,—кажаце,—шалёны,
Як ве~~ц~~ер той, што ў полі съвішча...
Затым, што там, дзе плач і стогны,
Ня біў я ворагу паклоны,
А справіў съмерці баль-ігрышча,

А хто рагоча? Той, хто ўчора,
Як я, глядзеў на съвет з-за краты,
Хто чару піў са мною гора...
Сягоныя трус ён стаў, прытвора,
Гатоў свайго-ж прадаці брата...

Мой цяжкі шлях... Ваюю з бурай...
Схіляе вецер, як былінку...
Часамі съпей душы—віхура—
Прымусіць доўга быць панурым,
Нібы бяздольну сірацінку.

Але змагаю ўсе няўзгоды,
У даль імкнуся без спачыну...
У ясны дзень і ў непагоду
Кладу я шлях свайму народу,
Пакуль ў съягох жыцьця на згіну.

Хутчэй з заходу сонца ўзойдзе,
Чым край наш будзе у няволі...
Аб час мінулы у народзе
Дудар свой сумны съпей заводзе...
Той час ня прыдзе ўжо ніколі.

Пра гэты-ж час вайны крывавай
Раскажа лірнік казку съвету,
Хто быў тут правы, хто няправы...
Аб гэтым зашуміць дубрава
І гучны верш пяўца-поэта...



6 ч9335

...І я іду... Гудуць мяцелі...
Мо^є імі буду я занесен...
Мільёнам ў турбах ногі млелі,
Пасьля ім кулі песьні пелі...
І больш—яны ня чуюць песень.

21-I 1922 р.

✓

ГРОМ

Загрымей моцна гром,
Ажно здрогнуўся съвет,
Ажно іскры сыпнуліся з неба,
І няволі цяжкой
Агнём зьнішчаны сълед,
Аб якім ўспамінаць ўжо ня трэба.

* * *

✓ Гэты гром разбудзіў
Ўсіх нявольных людзей,
Асьвяціў бліскавіцай ім шлях...
Ад сахі, варстакоў
Мкнуцца ўсе к грамадзе,
Каб на век утрымаць вольны съцяг.

* * *

Каб жыцьцё ўзбудаваць
На руінах, крыжах,
Жыцьцё—роўнасці, шчасця і волі,
І каб дзікі тыран,
Бедных, змучаных страх,
Ў новы съвет не вярнуўся ніколі.



Гром грыміць і грыміць...
Б'е пярун агнявы,
Паліць, нішчыць ўсё з края да края...
Хутка ён пражане
Час пажараў, крыві...
Й сонца волі над ўсімі запале.

1920 г.

ДЫМАМ І ПАЖАРАМ...

Дымам і пажарам зьнішчаны палацы,
Кроўю новай раці змыты злыдняў сълед,
На чырвоных плямах хату вольнай працы
Мы будуем дружна... Гэй, дзівіся, съвет!

Рукі ўсе ў мазолях, пот ліе у вочы...

Цяжка... Што-ж!.. Нічога! Прыйдзе й нам спачын!

Дні мы ўсе працуем, мы працуем ночы...

Новы съвет будуем дружна, як адзін.

Съвет стары мы палім,—гэта наша справа,
Хто з людзей пасьмее кінуць нам папрок?
Будавалі ўсё мы—нішчыць маем права...
Хай ўсё затопіць нашай працы сок.

Ворагі свабоды шэпчуцца паціху,

Чуюць, што надходзіць іх апошні дзень...

Страшна ў дзень расплаты: моляцца бяз дыху
І снуюць між намі, нібы мёртвых цень.

Моліцца у цэркві поп—іх паслугачы,
Крыж съяты цалуе, шчыры вартаўнік.
А ў кутку са сьвечкай сыпле сълёзы, плача,—
К вобразу прачыстай тварам хтось прынік.

Гэта прыстаў плача, плача аб мінульым,
Помніць час вясёлы, як гуляў палач.
Ўспамінае бласкі, дні жыцьця-разгул...
А чаму ня ўспомніць ён галодных плач?

Плачудъ дэйве бабулькі, стукаюць паклоны,
Казань поп гавора, як калісь жылі...
Над царквою-ж вецер съвішча, як шалёны,—
Разагнаць ён хоча цемру на зямлі.

Ветру гучна ўтораць песнью ўсе народы
Ідуць да цяжкай працы, строіць новы съвет,
І расьце гмах новы, съветлы і свабодны,
Кроў працоўнай раці мые злыдняў сълед.

6/VI 1921 г.

* * *

Нам добра. Цёпла. Зямля ў пажары.
Дым чорны ўецца аж да нябёс.
Крыжы. Магілы. Вайна. Ахвяры.
Рагочуць людзі. А поўна сълёз.

V Чырвона неба. Зямля чырвона.
Адны баяцца чырвоных хварб.
Другія мкнуща на клікі звона.
Багатым помста. Бяздольным скараб.

Замоўклі песні. Шумяць дубровы.
Прыгожы, вольны куток глухі.
Адно чужыя равуць каровы.
Шукаюць пашы іх пастухі.

Патухлі зоркі. Гарыць у дыме
Чырвона сонца,—вітае рань.
Яно засьвеціць. Народ падыме.
Съмляй да працы. Загіне здань.

1921 г.

пес

НА ЩЛЯХУ АДРАДЖЭНЬНЯ

Ня страшна мне зусім
Мінульых дзён пазбытая няволя...
Я ад яе уцёк, замкнуўши за сабою
Жалезныя вароты...
І блукаю цяпер між небам і зямлёю,
Нібы жабрак съляпы, хаджу я каля плоту
І вобмацкам шукаю долі...
Ужо даўно
Праз чорны дым паўдзённага туману
Гляджу я ў потнае вакно
Вялікай будучыны...
Мне хочацца разьбіць яго... разьбіць і глянуць,—
Якія колеры хварбуюць новы сьвет?..
Вы чуйце: я—поэт,
Але мяцеліцы сьвінцовых куль
Я не баюся...
Схаваныя ў магілах гурбы цел,
Ня многа вырастуць, калі там лягу я...
Наперад рвуся!..
Змагаюся бясконца,
Пакуль
Ня ўбачу яснага з-за хмар няпраўды сонца.

Я ведаю, што вас пужаюць крыкі
Маёй душы,
Бо я свабодны сын,
Спрадвеку стогнучых, пакрыўджаных людзей...
Ад слоў маіх загіне бог ваш,
Бог вялікі,
І съветам уладаць ня будзе ён адзін...
За мною шмат ідзе,—з адвагаю і съмела!
Чым больш людзей—дарога карацее...
Цяпер я блукаю, шукаю новы съвет.
Гляджу ў вакно, дзе з кожным днём съявлелася.
Мой шлях—чырвонай плямы сълед...
Я—поэт!
І гэтыя съяды вільготнага пяра,
Чырвонай йстужкаю таксама мітусяцца...
Але мой кліч да вас: „пара!..
Чаго пужацца?!”

1921 г.

ДАВОЛІ СЪЛЁЗ

Годзэ пець песні нам сумныя, нудныя,
Краю даволі ўжо сълёз!..

Ужо прамінулі няўзгоды пакутныя,—
Плачам ня зълечым свой лёс.
Дні падняволъныя болей ня вернуцца;
Эх, не надзенуць нам пут...
Хай хто паважыцца, хай хто намерыцца—
Сам імі будзе ён скут!

Помста мінулых дзён катам і ворагам,
Больш не пацерпім мы слот:
У бойку рашучую выступіць зможам мы,—
Наш прабудзіўся народ.

Волю здабытую кроўю ахвярамі,
Хай хто захоча адняць...
Край наш зруйнованы бойкай, пажарамі
Болей ня будзе стагнаць.

Толькі шкадуе нас сонца агністое,
Съвеціць цалюткі нам дзень,
Грэс гушчары, балоты імшыстыя
Новы яскравы праменъ.

У кузнях рабочыя, ў полі аратыя
Моцныя ўсе, як адзін...

Песьня іх гучная сэрца ўсім кратас.
Чуецце: „Гэй!“ і „Дзінь-дзінь!“

Песьня вясёлая. Праца марудная...
Брат наш ня гэтулькі зьнёс...

Годзе пець песьні нам сумныя, нудныя,
Краю даволі ўжо сълёз.

1921 г.

МАЛАДОМУ ПЕСЬНЯРУ

Гэй, пясьнёр малады, ня вучыся съпяваць
Новай песньні на сумны той лад.
Весялей трэба йграць, хоць-бы й струны парваць,
Хоць і сам мо' вясельлю ня рад.
Ведай, ты, што твой верш раніць сэрца людзей,
Абайё ён іх цела, як вуж...
Дык іграй весялей, гані смутак з грудзей,
Пакуль 'шчэ малады ты і дуж.
Загартуй ты свой верш, як у горані сталъ,
Стралой вострай ляціць хай у съвет,
Абшукае хай даль, знайдзе ў сэрцы скрыжаль.
І пакіне на камені сълед...

Шмат хто песньні складаў пра гаротны наш край,—
Апавялі няволю і глум...
Ты, пясьнёр, заіграй, галасьней засьпявай,
Хай загіне адвечны наш сум.
Няхай новы твой съпей гразь балот скальхне,
Хай узбудзіць заснуўши лес, гай...
Няхай вольна ўздыхне, хай вясёла зірне
Наш спрадвеку заплаканы край!

20-V 1921 г.

ПЕСНЯ СВАБОДЫ

Родны наш краю, вечнай пакуты,
Зноў ты ў праменях свабоды,
З громам упалі жалезныя путы,—
К сонцу ідзеце, народы.

Зьдзек, паняверка, царства тырана,
Нашую нішчылі сілу;
Штык белай Польшчы, найміты пана.
Гналі бядноту ў магілу.

Вось прычакалі лепшай мы долі,
Слава героям Усходу!
Вы нясеце ўсім роўнасьць і волю,
Промень жыцьця для народу.

Съцяг ваш пабеды хай разаўецца,
Дзе вісіць чорная хмары...
Ветрам усходнім хай панясецца
Іскра съвятога пажара.

Хай загарыцца ўвесь съвет багаты,
Дымам закрыецца неба...
Будуць ахвяраю людзі і хаты,—
Новае ўсё для нас трэба.

Сонца ня згасьне... Хутка на съвеце
Эгніўшае ляжа у труны...
Шчырае дзякую скажуць нам дзеци
Будучай съветлай комуны.

1920 г.

ВОКЛІЧ МОЙ

Прянісіся, віхор,
Па абшарах гаротнага краю,
Каб аж лес зашумеў, як у буру.
Падымі чорны дым ты да зор,
Што бляск сонца людзям захіляе,
Разбудзі майго брата-пануру.

Сонца ясны прамень,
Засьцялі ты наш край пазалотай,
Загляні у гушчар векавечнага бору.
Ноч нямую зъмяні, новы дзень...
Вокліч дня пра будзі ад драмоты,
Каб ня съніў бедны брат мой аб горы.

Ты прасьніся, мой брат!
Весялей паглядзі на абшары.
Ня будуй сам сабе ты магілу...
Сонца зъяе... А ты ўсё ня рад...
Сам разъдзьмухай апошнія хмары,
Пакажы ўсяму съвету ты сілу... ,

1921 г.

КЛІЧ ЗВАНОЎ

Ноч чорная хаваецца
І гіне сон...

Чудзь раніца ўглядзецца,
Я чую звон...

Гудуць званы мядзяныя
На цэллы съвет...
І чуюць сэрцы йржавыя—
Іх чэзыне сълед.

На кліч званоў грамадамі
Да працы йдуць.
Үсе, як адзін, з прыладамі—
Жыцьцё куюць.

Үсе б'юць ў званы... змагаюцца...
Каваль, ратай...
І рэха разълятаецца
Ад краю ў край.

На кліч іх заклікаючы
Ідзе народ,
Дзе сонцам незгасаючым
Гарыць усход!..

26.I 1921 г.

З В А Н А Р

Зъзяе зорка-зараніца...
Гэй, званар, звані з званіцы,
 Звон зазвоне —
 Змору згоне.
Працай змoranы прачнeца,
Навакола азірнeца,
 Загукае,
 Засьпывае,
Ён зірне на зоры ў неба
Закрычыць: — яму што трэба:
 Зямлі, волі,
 Шчасьця, долі.
Загукае злосным матам.
Быць захоча роўным братам:
 Зямлі сынам,
 Славяніnam.
Не заплача пад прымусам,
Назавецца беларусам...
 Сымелым будзе —
 Ўсё здабудзе.
І за волю і за званьне
Будзе біцца з сама раньня...
 Рукі зложа,
 Калі зможа.



ВАШ СЪЦЯГ АБАРОНІМ

(Памяці пециарбурскіх рабочых, расстрэленых
9 студзеня 1905 г.).

І цяпер нібы енкі чуваць
Бедных матақ, галодных дзяцей.
Як цар рускі загад даў страляць
Ля палацу рабочых людзей.

Кроў лілася ракою тады
(Бо тырану было яшчэ мала...
Тэй крыві засталіся съяды,—
Съцяг працоўны яна хварбавала.

Час мінуў... Загінуў той цар...
Трон паломан работніцкім рухам...
І узьняўся вялікі пажар,
Які іскраю быў ў Пециарбургу.

Ен спаліў ўсю няволю і зьдзек,
Дым ахвяры данёс аж да неба...
І стаў вольны цяпер чалавек,
Стаў жыцьцё будаваць ён, як трэба,

Дык хай жданай свабоды агонь,
Няхай грэе хоць вашы магілы,
Няхай праўду расскажа, ня сон,
Над магілаю крыж вам пахілы.

А мы песнью съпяем вам свабоды,
Гучна так, каб пачулі ў зямлі,
Што ваш съяг абароняць народы,
За які ў барацьбе вы ляглі.

1921 г.

АД ПЛАТА

Ноч прышла... Ад дыму хмары...
Адусюль нясецца крык...
Горад Менск увесь ў пажары,—
Баль спраўляе польскі штык!..

Сэрца роднае краіны,
Колькі ты нясеш ахвяр:
Дзе ні глянь—адны руіны,—
Гэта Польшчы белай дар.

Найміт шляхціца-магната,
Польскай арміі салдат,
Беднату б'е, коле брата,
Адступаючы назад...

А здалёку песні чутны:
Йдзэ чырвоны барацьбіт!
Ён свабодны і магутны...
Гэй, дрыжы, капіталіст!

І чакае люд працоўны,
Покуль выгляне прамень,
І заместа ночы цёмнай
Прыдзэ жданы ясны дзень,,,

Вось і раніца... Ўзыхнулі!
Люд працоўны стаў вялік.
І зладзеям съмерці кулі
Шле ўзагон чырвоны штык!

1920 г.

✓ РАЗВІТАНЬНЕ

У нядзельку дужа рана,
Шчэ ня чутна звону,
Маці сына выпраўляе
Ў армію Чырвону.

— Йдзі, сыночку, я жагнаю,
З ворагамі біцца,
А, каб бог памог іх здолець,
Буду я маліцца.

Съмела йдзі, сынок, у войска,
Барані ты волю:
Кожны сам сабе павінен
Эдабыць лепшу долю.

За народ змагайся бедны,
Каб і ён быў вольны...
Два сынкі ужо ваююць,
Дык і ты будзь здольны

Край ратуй, што у няволі
Цэлымі вякамі...
Йдзі, Съцяпанка, йдзі, сыночку,
Біся з палякамі.

Ты ня біся з бедным братам,
Што, як ты, працуе,
А заві яго на помач...
Прыдзе—як пачуе.

Не шкадуй ні куль, ні шаблі
Для магната-пана.
Хай у бойцы ён спазнае
Мужыка Съяпана!

Зможаш ворага, дык хутка
Вяртайся да хаты:
Дзякую шчырае пачуеш
Ад мяне і таты.

Вёска ўся цябе пахваліць,
Што ты быў салдатам,
За зямлю што з панам біўся,
Каб быць ўсім багатым...

Съяпан слухае ўсё моўчкі,
З злосці дрыжаць губы...
Пачуў толькі ў сабе моцы,
Што дубы вярнуў-бы!

— Споўню ўсё, аб чым прасіла,—
Стай Съяпан бажыцца,— }
За народ, за яго волю
Буду съмела біцца!

Пакажу панам-эладзеям,
Што ў мяне ёсьць сіла,

Абы куляў, вострых шабляў
На вайне хапіла.

А цяпер бывай здарова,
Мілая матуля,
Шчэ пабачымся, як ў войску
Пашкадуе куля!..

Разьвітаўся... а матуля
Стаіць каля ганка...
І пашоў з панамі біцца
Сын яе Съцяпанка.

27-VIII 1920 г.

Д В А

Ў кароне залатой, утканы аксамітам,
Убраны пэрламі ён з галавы да ног
І дымам аўтара съятога ён спавіты,—
Ён съвету уладар, ён цар зямлі і бог.
Ў руках тримае ён завостраную піку
І ёю пабядзіць хацеў-бы цэлы съвет...
Яго паслугачы, а раць іх невяліка,
З малітвай на вуснох ідуць за ім усьлед:
„Уладыка капитал“. Ён хоча панаваць.
Заместа гімну ён—народу крыкі чуе:
„Вайна табе, палач! Ці жыць—ці паміраць“

Другі ўладар зямлі убраны няпрыгожа,
На ім ня золата, ня срэбра зіхаціць;
Над галавой яго, чым пахваліцца можа,
Спрадвеку сонца бляск, мільёны зор гараша.
А дым яго авбіў, дым фабрык і заводаў,
Ў руках тримае ён серп з молатам і плуг,
За ім-жа грамада пакрыўджаных народаў—
Раць моцная ідае,—дэяцей яго, ня слуг.
Чырвоны съцяг над ім... „Уладыка съвету—Праца“,—
Чытаем надпіс мы... Блакітны небасхіл

Праменіні сонца шле над съцягам красавацца,
Каб раць сагрэць агнём, каб даць жыцьця і сіл.
Вайна йшла з века ў ве^к: змагаліся ўладыкі,
Гулялі съмерці баль, каб славы ўзяць вянок...
І вось на полі тым, дзе скончан бой вялікі,
Пабеды йграе гімн убогі пастушок...
Магутны капітал, упаўши з п'едэстала,
Свой голас падаваў,—склікаў разьбіту раць...
У адказ на гэты кліч—чуць рэха прашаптала:
„Пара табе, палач,—пара ўжо паміраць!“
І чуем песні, крык: „Ўладыка съвету—Праца.
Хай згіне капітал, вайна яму! пажар!“
І сонца вольнага праменъ стаў загарацца...
Хто ў гэту раць ідзе, той съвету уладар.

ЯК ІМЯ ЯМУ...

Як імя яму, хто ў жыцьці пагардліва
Крыж цяжкі нясе за свабоду,
Хто церпіць няпраўду і зъдзек маўчаліва,
На мора крыві хто глядзіць няпужліва,
Каб толькі жыць вольна народу.

Як імя яму, хто жыцьця не шкадуе,
Гуляе адважна у полі,
Агню не баіцца, гарматаў гук чуе,
Змагаецца дружна, пад кулямі днёе,
Каб толькі жыць людзям на волі.

Як імя яму, хто праменьнем яскравым
Вядзе нявідучых па шляху,
Хто волю здабыў для народа і права,
Хто моцна трymae, трymae са славай,
Ня выпусціць вольнага съязгу.

Як імя яму, хто у бойцы нягоднай
За волю другіх памірае...
Хто б'еца за праўду на съвеце, за згоду...
За працу съятую зьняважан... галодны...
Як імя яму, хто з вас знае?...

Замоўклі, нябось, нібы кожны ня чуё,
Хоць мучыць вас сэрда сумлењне...
І працы яго з вас ніхто не шануе,
Што волю здабыўши, жыцьцё вам будуе,
На варце стаіць адраджэння.

Так ведайце ўсе: хто маўчліва прымае
Ад вас непамерную кару,
А вольны ваш съцяг усё-ж моцна трymае,
Аgnём іскраметным народ запаляе,
— Завецца байцом-комунарам.

ВЕДАЙ, СЪВЕТ...

Ведай, съвет, што я сын мужыка-бедака,
Які доўга ў няволі стагнаў...
Ўзгадавала мяне яго чорна рука,
Акупала нядолі адвечнай рака,
Голад, холад мне ў твар пазіраў...

Дні ішлі... Ў беднай вёсцы пеў песні народ,
Разганяў гэтай песніяй нуду...
Ў полі жыта ў снапох, нібы той акалот,
Хата згінуўшая ўся, хлеў стары без варот,
Вось якую я бачыў бяду...

Усе казалі, што й сын, як і бацька-мужык,
Перад панам свой горб будзе гнуць...
Што з другімі людзьмі ён ня пойдзе улік,
Запрацуе сабе лапці з ліпавых лык,
Вольнай песні ня будзе ён чудъ.

І запала тады іскра ў сэрца грудзей,
Запаліла там помсты пажар,
І з агнём tym у съвет я пашоў да людзей,
Песні сам пачаў песь я пра волю съмялей,
Каб быў кожны сабе гаспадар.

Бач, ад песьні маёй скалыхнуўся ўвесь съвет,
Сонны край я ураз разбудзіў...

І на тым кургане, дзе съпявалі сумна дзед,
Дзе мінулай няволі ня змыт ящэ сълед,
Праменъ шчасьця ужо зас্বяціў.

Паўстаюць, як з зямлі, рвуцца к волі з цянёт,
Песьня ў сэрцы спаткала адгук!

Йдуць да сонца яны, йдуць к жыццю—напярод,
Абагрэцца хутчэй, асушыць кроў і пот,
Загаіць мазалі чорных рук...

Ведай съвет, я вясковы,—мужычы сынок,
Я пяю, што пяе селянін...

А ты чуеш? Іграе заводаў гудок,
У кузьні гучна зывініць кавала малаток,—
Пра адно мы пяем, як адзін!

23-V 1921 г.

МНЕ СЫНІЛАСЯ...

Мне сънілася ў цішы вясенінай цёплай ночы,
Што вольным быў краіны ўсёй абшар,
Што вольным быў народ, якім даўно быць хоча,
І патухаў адвечны тут пажар.

Здавалася: браты, што стогнуць у няволі,
Ужо парвалі йржаўлены ланцуг...
Ад края ў край на родным вытаптаным полі
Спакойна йшоў сталёвы, новы плуг.

І гэты плуг араў глыбокія разоры,—
Ён раны засыпаў—падзелаў сълед...
Араты песьню пеў, прыгожа слаў узоры,
На тых ганях, дзе плакаў бацька й дзед.

Вось бачу я у съне: зямля апошняй скібы
Засыпала краіны той парэз,
Які мяжою быў—дзяліў адну сялібу...
На месцы тым пастаўлен зъдзеку хрест.

І кроўю тэй, што брызнула з глыбокай раны,
Заліўши чырванью увесь прастор,
Узбуджаны народ ўсім ворагам няждана
Ў адплату піша съмертны прыгавор.

1921 г.

АДАРВАНЫМ

Шуміць і стогне лес... Жыцьцё калыша далі,
Пакуль пад хмарамі ня ўнімецца віхор...
Як рэчка берагі, змываюць ўвесь простор
Краіны роднае крыві гарачай хвалі.

І людзі ўсе ў крыві, усе ў крыві дарогі,
Якія рэжуць край удоўж і ўпапярок...
А золак раніцы хавае ночы змрок,—
Паволі нікне цень, як за сялом убогі...

Гляджу я на заход... Вось там навісьлі цені,
Там вечар-вялікан хавае небасхіл...
І людзі блукаць там ня маюць болей сіл,
І просяцца яны аб хуткім вызваленіні.

Мы чуем енк і крык... Мы ведаем пакуту,
Ў руках забруджаных пакуль марнее лёс...
Змагайцеся, браты, каб капля поту й сълёз
Ў апошні час жыцьця ім сталася атрутай.

Хай вораг цешыцца,—мы верым ў вашу сілу,
Вы дзееці тэй зямлі, дзе слайныя сыны,
Што ў бойку з ворагам бясстрашна йдуць яны,
Хоць іх абшар здаўных патраціў лік магілам.

вёрце вы, браты, мяжа нас не разлучыць...
Хто пабудуе мур, які-б дзяліў наш кут?!.
Зруйнуем мы яго дашчэнту там і тут,
Хоць гэта дасца нам і цяжка, і балюча...

КЛІЧ НАРОДУ!

Пасьвячаю Цішку Гартнаму
ў гадаўшчыну супольнай працы
ў газэце „Савецкая Беларусь“.

Яшчэ шугаў агонь... і кулі песьні пелі...
За волю беднаты ішлі мы грамадой
Пад музыку гармат і буйны град шрапнэлі,
Ня змыта кроў была у горадзе з панэлі,
Як першы наш быў кліч: „на ворага!—у бой!“

І наш пачулі кліч... На гэтых вось страніцах
Ўсім вочы адчыняў крыававы сълед пяра,
І праўды голас наш даў сілу прабудзіцца...
Над краем, бачым мы, усход зары ірдзіцца;
І песьню вольную мы чуем дудара.

Мінаў за днямі дзень—мы новы кліч гукнулі...
„Да працы!“ звалі мы... Народ стаў працеваць.
Магутнаю рукой жыцьцё ўсё скальхнулі...
Адгук народа мы на гэты кліч пачулі:
„Съвет новы будзем мы, съвет вольны будаваць!“

Дзе ўчора сълёзы й плач, дзе кроў цякла ракою.
Дзе з полыменем агню да неба віўся дым,
Там зайдзітра будзе мур са стрэхай залатою,
Палацам працы ён і будзе над зямлёю,
Працоўны ўвесь народа жыць вольна будзе ў ім...

І сълед тады пяра на гэтых вось страніцах
Праменем заблішчыць, ткучы радкоў узор,—
А сонца вечнае над съветам загарыцца...
Мінулы страшны час нам толькі мо' прысьніцца,
Ці казку аб усім раскажа шумны бор.

8-VIII 1921 г.

ГУДЗЕ ЗВОН...

Гудзэ звон... Мільёны мазолістых рук
Б'юць жалезам аб бераг мядзяны,
І клічам магутным разносіцца гук,—
Заве да жыцьця!..

Грамадзяне:

Рвіце ўсе адвечнай няволі ланцуг,
На кліч звона ідзі, хто ня скуты!
Будзеш ты уладар, будзеш—бог,
Калі пройдзеш ты шлях—шлях пакуты.
Ня ў прыгожым убраньні йдэце туды,
Калі гнуцца пад крыжам калені,
Кроўю змочаны будуць вашы съяды,
Не памогуць паклоны, маленьне.
Звон гудзэ... Будзе доўга і моцна гудзець,
Пакуль скрыўджаны брат не паўстане,
Хутчэй сонца съяцці перастане,
Чым пра волю пакіне ён пець.
Чуе съвет... усіх будзіць гулкі наш звон...
Размахні і удар не паволі!
Мацней загудзэ... запяе ён: „дзін-бом!..“
Чуеш! чуеш, сын вечнай няволі?
Вораг плача... шчыра як моліцца ён,

Ветрам страшным пад звон завывае...
І хаўтурным напевам стогне наш звон,
Калі шлях хто к жыцьцю захіляе.
І гучней, і гучней тады звон наш гудзе
Ў хвалях звону ня гасцея надзея...—
На кліч грамада съмелâ, дружна ідзе,—
Шлях, што ўдар—карацей і съятлее.

У ДАРОЗЕ

Йду цярністым шляхам між лясоў краіны,
Полем камяністым, порасьлем балот...
Сълед мой застаецца, сълед мой не загіне,
Хоць яго і топча заход і усход...

Я іду і бачу, як красуе жыта,
Што калісь пасеяў бацька мой і дзед;
Пауздоўж дарогі шмат яго пабіта,
Нібы тут таптаўся людзей цэлы съвет.

Бачу і ярынку—шоўкам съцеле поле,
Там, дзе ўчора слайся воблагам дзірван,
Бачу свайго брата—ходзіць ён паволі,
Сам сабе ня верыць, што цяпер ён пан.

Што ён пан вялікі сваёй шчырай працы,
Што сабе пажне ён съпелы свой загон,
Што сабе будзе ён цяпер палацы,
Што ужо ня прыдзе цяжкі той прыгон.

А над галавою—съпей я птушак чую,
Съпей вясёлы, гучны, што ня родзіць сум.
І пакуль у небе вокам іх вартую,
Ў голаву прыходзіць шмат салодкіх дум.

І кричу я моцна, моцна, як шалёны:
Гэй, за мною съмела, хто лепш хоча жыць,—
Родны край багаты, нас, браты,—мільёны,
Можна хутка, лёгка шчасьце нам здабыць!

І я зноў дыбаю, йду без супачыну,
Назад паглядаю, ці ідзе народ...
Сълед мой шлях пакажа, сълед мой не загіне,
Хоць яго і топча заход і усход.

РАБОТА ЙДЗЕ

Работа йдзе: вайна, пажар...
Глядзіць у вочы голад-цар!..
Куды ня йдзі — крывавы сълед,—
Народ будуе новы съвет.

І чуе вораг съмерці час,
Апошні сілы шле на нас...
Але дзе шмат крыжоў, магіл,
Гатова раць там новых сіл...

Яна ідзе на съмертны шлях,
Ў руках дзяржыць Чырвоны съцяг...
Уперад мкнецца грамадой;
Ідзе, заве: „на бой! на бой!“

Агонь ня тухне. Кожны дзень
Расьце іх лік, як ў рань прамен...
Бой скончаць хутка... На крыжах
Разьвесіць моладэй вольны съцяг!

1920 г.

КАВАЛЮ

Куй, каваль! Жалеза гнецца...
Іскры хай лятуць далёка,
Хай стук молата нясецца,
Сэрцы ранячы глыбока.

Хай твой стук народ пачуе
І прачнечца, як адзін...
Працы боль і ён адчуе...
Куй мацней ты: „бом!“ ды „дзін!..“

К табе прыдуць на ўспамогу,
Нібы вырастуць з зямлі,
Бо ў жыцьці куюць дарогу
Людзкой долі кавалі.

Куй, каваль! Няхай прачнечца,
Хто 'шчэ съпіць чароўным сном,—
Да іх хутка данясецца
Песьня молата: „дзін!“ „бом!..“

20-VIII 1920 г.

БЕЛАРУСЫ

Родная зямелька
Крыўёю заліта,
Лес, балоты, поле
Курганамі ўзыты.

Родная зямелька
Ворагаў змагала...

Цяпер волі зорка
Над ёй зазіяла.

Родная зямелька
Мусіць 'шчэ змагацца...
Ідзе ў бой, хто хоча
Беларусам эвацца...

Родная зямелька
Жыць хоча раздольна...
Што мілей для сэрца,
Як краіна вольна?

Родная зямелька
У бой апошні кліча...
Ідзе, хто хоча волі,
Дык сынам заліча!

1920 г.

ДА МОЛАДЭІ

Ты, моладзь, съмела і магутна,
Ты—волі лепшай будаўнік;
Далёка песня твая чутна,
Бо стан бязъмерна твой вялік.

Ты на ўспамогу йдзеш грамадай,
На зъмену тым барацьбітам,
Што век таміліся за кратай,
І вольны съвет здабылі нам.

Нібы прамень ты посьля ночы,
Надзея съвету й цеплаты,
Дзіця сялянаў і рабочых,
Ідзеш да працы, моладзь, ты!

Да працы ўсе, хто чуе сілу,
Пад съцяг Чырвоны, Вольны съцяг!
Капайце ворагам магілу,
К Камуне стройце новы шлях!

МОЛАДЗЬ

Дзецям будчай комуны
Сонца ясны шле прамень,
Песьню славы граюць струны,
Іх вітае новы дзень.

* * *

Хто пажар затушыць ў съвеце,
Што шугае да нябёс?
Толькі вы—камуны дзеци,
Вас чакае лепшы лёс

* * *

Хто тварэц жыцьця людзкога,
Волі, шчасльця, пекатны?
Хто кладзе к жыцьцю дарогу?
Ведай, моладзь, гэта—ты!

1920 г.

АПОШНІ КРЫК

Як гоман лесу ў непагоду,
Як з пушчы зъвера дзікі зык,
Ў наш край даносіцца з заходу
Паноў апошні... страшны крык...

Туды зъляцелісь ўсяго съвету
Ўсе крывапійцы-багачы,
І там 'шчэ вольна, без запрэту
Лятаюць, нібы крумкачы

Крычаць і ўюцца дні і ночы
Над згніўшым тронам каралёў:
Ім поту хочацца рабочых,
Ім піць з сялян патрабна кроў...

У сэрцы іх жыве замера,
Каб зноў вярнуць няволі век...
Але ня згасце ў людзях вера,—
Рабом ня будзе чалавек!

Падняцца можна і за хмары,
Але лятаць ня доўга вам...
Ваяк чырвоны—пролетары—
Дастане куляю і там!

1920 г.

НОВЫ ГОД

Ноч... мароз... мігаюць зоркі...
Не трашчыць на рэчцы лёд,
Съвету поўныя надворкі,—
Вось прышоў і Новы Год!

Малады, прыгожы, вольны...
Прынёс молат, серп і плуг,
Да работы—дужы, здольны,
Зможа працаца за двух.

Ён ваяка і работнік:
У руках праца загудзе,
Класыці новы мур ахвотнік—
Съцены к небу давядзе!

І пайшоў галодны, хворы
Стары год ў далёкі съвет...
Ён прынёс пажараў мора,
Кроўю зъліты яго сълед...

Лес мінуў, балота, поле...
Азіраеща назад,—
Край, здабыў дзе людзям волю,
Пакідаць ня дужа рад...

Ён крычыць з высокай горкі
Волі быць вартаўніком!..
І мігаюць ў небе зоркі,
Сънег і холад за вакном...

Прышла раніца... Вось съвята!
Прабудзіўся ўвесь народ...
Усе ходзяць з хаты ў хату
І вітаюць Новы Год!

1-I 1921 г.

БУДЗЬ НА ВАРЦЕ

Чуць-чуць заціх гарматаў гук:
Сякер, лапатаў чутны стук...
Але сын вольнай беднаты,
Ваяк чырвоны, ведай' ты,—
Яшчэ ня кідай стрэльбу з рук!

Жыцьцё ты мірнае будуй,
Братэрству згоду ушануй;
А мкнецца вораг—ты глядзі:
Зноў съмела ў бой тады ідзі,—
Свабоды кліч заўсёды чуй!..

НА ЧЫРВОНАЙ ДАРОЗЕ

Селянін і рабочы—удвух.
Стары съвет агнём паляць, руйнуюць
І на вогнішчы новы будуюць,
Панаваць ў якім будзэ: молат і плуг

* * *

Ад машын закурэлых, з загону
Йдзе рабочы, а з ім селянін...
Дружна песьню пяюць, як адзін...
І баіцца ўвесе съвет іх разгону.

* * *

Чырванее ўсё болей і болей
Іх дарога да сонца, да зор...
Але маніць іх вольны прастор,
І жыцця не шкада ім за волю.

* * *

Яны йдуць... і завуць на ўспамогу
Паднявольных, пакраўджаных ўсіх...
Хто галодны, халодны імкнецца да іх,
Сымела йдзе на Чырвону дарогу.

* * *

І ідуць грамадою бяз конца...
Лікам шмат іх, і моцны іх дух...
А над імі ўжо молат і плуг
Зіхацяць у праменчыках сонца.

ЗМАГАЙЦЕСЯ САМІ!

Кабеты, вясковыя кветкі,
Годзе ў балоце расьці,
Годзе, зямлі роднай дзеткі,
Бяз сонца і съвету цвісьці.

Зъдзек пана і вёскі цямнота
Кавалі кабеччы ваш лёс:
Жылі вы, дзе гора, бяднота,
Дзе мора ад поту і сълёз.

Былі вы нібы і ня людзі,
Ад працы хоць чулася боль,—
Балелі вам плечы і грудзі
І знак быў—крыававы мазоль.

Цяпер-жа вы вольныя птушкі,
На пана ня трэба рабіць!..
Съцяг працы з чырвонай істужкі
Ідзеце і вы бараніць.

Бярэце сярпы і лапаты,
Мы ворага зможам ураз—
Прагонім паноў усіх з хаты,
І съвята настане для нас.

Мы кроўю здабытую волю
Самі павінны тримаць...
Дык куйце і вы сваю долю,
Хай стук ваш далёка чуваць!

1920 г.

СЦЯГ ТЫ ЧЫРВОНЫ ТРЫМАЙ

Гэй, пагарджаны народ,
Съмела з адвагай ўпярод!
Скінуў няволі цяжар,—
Сам будзь зямлі гаспадар.

Шмат працаваў на паноў,
Шмат хто смактаў тваю кроў:
Ім ты цяпер адплаці,—
Птушкаю ў бой паляці.

Чуеш на заходзе крык?
Стан іх ужо невялік.
Белае мрэ страхацьцё...
Съмерць-жа іх—наша жыцьцё.

Съмела наперад у бой,
Хто не памершы душой...
Гэй, барапі вольны край,
Сцяг ты чырвоны трымай!

1920 г.

ДАРАГОЙ ПАМЯЦІ
СЪЦЯПАНА БУЛАТА

Хоць сонца і съвециць, а дзень сумны... хмуры...
Спакою душа не знаходзіць...
Стаю я маўкліва і чую, як бура
Жалобную песнью заводзіць.

Я бачу, як з дрэва сарван ліст зялёны,
Нясецца у даль адзінока...
І вецер сам плача... імчыцца шалёны
І гоніць бяз жалю далёка...

І ты, нібы ліст той, злой съмерцю паганай,
Ад сонца... ад волі узяты,—
Ты бурай жыцьцёвай ад нас адарваны...
І сэрца баліць так ад страты.

Мы знаем, что будзем мы ўсе у магіле,
Канца ня мінуць нам такога...
Навошта-ж лёс дрэнны у лепшую хвілю
Съцяў кветку жыцьця маладога?..

Мы скаргу на долю навек уtrzymаем,
Хоць ў сэрцы і зробіцца ціша,
І помсту на лёс мы тады пахаваем,
Як хвала і нас закалыша.

Ясьней съяці, сонда! Шлі волі праменьні,
Сагрэй маладую ты сілу...
Ты, бура, замоўкні! Схілі ты калені
На жоўтай і съвежай магіле.

НОВЫ АЛІМП

Чуць заціхлі гулянкі і съпевы
Алімпійскіх бястыхых багоў,
Як мінулае бачым мы зноў...
І зноў чуем старыя напевы.

* * *

Тых багоў зыніклі чорныя цені,
Якім шмат прынаслі ахвар...
Над Алімпам пранёсься пажар,
Дзе мы падалі ніц на калені.

* * *

Але бачым Алімп ужо новы,
На ім гульні багоў і багінь...
Дык съвет крыўды і зъдзеку—загінь,
Будэз зруйнованы ты да асновы.

* * *

Не затым лепшы съвет збудавалі,
Каб паверыць чаруючым снам,
І зноў кланяцца новым багам,
Якіх самі калісь разьбівалі.

* * *

Не багі нас, а мы багоў творым,
Прыпадаем к іх граэкім нагам..
„Кара і съмерцы!.. усім новым багам“,
Хай усе, як адзін, загаворым...

* * *

Хай багоў там ня будзе ніколі,
Дзе чырвоны съцяг працы гарыць,
Шмат ахвяр дзе прышлось палажыць,
Здабываючы роўнасць і волю.

СТОГНЕ, ПЛАЧА...

Стогне... плача... далёка краіна...
На ўесь съвет разълягаецца голас
Там, дзе поле маўчыць селяніна,
Дзэ ня шэпчацца з коласам колас.
Далятаюць к нам крыкі: „Ратуйце!..
Пракліаем мы сонца і неба...
Нам ня трэба больш ласкі... Пачуйце...
Мы галодныя—хлеба нам... хлеба!..
Нас і так доўга грэлі праменьні,
Сонца песьціла нас, нібы дзетак,
А цяпер? Замест хлеба—каменьні.
Свежым вогнішчам пахне палетак.
Пад блакітным агнём небасхіла
Пустыром увесь край выглядае...
Дзэ шумела жыцьцё—там магіла,
Толькі енкі... і плач не змаўкае...
Ай... ратуйце... ратуйце, хто можа...
Вас, браты, памагчы заклікаем...
Эх!.. Багатым было Паваложжа.
Цяпер голад у нас... паміраем“...
Кліч разносіцца гулам па съвету,
Нібы звон той хаўтурны галосіць...

І на песнью жалобную гэту
Кожны дар свайму брату прыносіць.
Куды з ветрам іх плач дакаціўся,
Куды сълёзы зънясьлі Волгі хвалі,
Там працоўны народ прабудзіўся,
Ў бойку з голадам ўсе там паўсталі...
І з надзеяй працягвае рукі
Той народ, дзе пануе цар-голад...
Верыць ён: хутка кончацца мукі,—
Голад зможа саха, серп і молат.

1921 г.

З В О Н

Зазвані моцна, звон, загудзі,
Каб пачулі цябе на ўвесь край,
Беларуса хутчэй разбудзі,
Хоць цяпер яму спаць ты ня дай!

Прышоў час, калі сорамна спаць;
Үсе так шчыра за працу ўзялісь,
Үсе жыцьцё пачалі будаваць,
А ты съпіш... Хоць ад звону прасьнісь!

Паглядзі, як сусед пачаў жыць,
Што нядаўна нявольнікам быў.
Ён ня спаў,— і цяпер ён ня съпіць,
Усім кажа, што ён яшчэ жыв.

А чаго, беларус, ты маўчыш?!
І табе годзэ, братку, драмаць:
Калі можна гукаць—ты маўчыш,
Каб пасъля ня прышлось шкадаваць...

Кінь сароміцца мовы сваёй,
Зваць сябе беларусам пачні,
Папрацуй над сялібай сваёй,
А пасъля з ціхатой адпачні!..

Дык звані мадна, звон, і гудзі,
Сваім гукам глушы увесь край!
Хто 'шчэ съпіць—ты таго разбудзі,
Хто ня съпіць—тых да працы зъбірай!

1919 г.

Д А П Р А Ц Ы

Волі прыждала ты, маці-краіна,
Вышла на шлях ты з цямноты.
А у сыноў тваіх гнецца ўсё-ж съпіна,
Працы нямала гаротным.

Глянеш вакола—сэрца захватуе...
Колькі 'шчэ трэба нам сілы:
Хата старая, стрэхі садратыя,
Хлеў аж хістаецца згнілы.

Вокам акінеш родны палетак,—
Дзёрнам зрасьліся загоны...
Хопіць тут працы для нас і для дзетак,
Хоць і працуй без паклону.

Працу даўно тут ужо распачалі:
Бачым між дзёрну разоры...
Ў час і няволі таксама аралі,
Нібы краты свае норы.

Час той загінуў, ня трэба хавацца,
Кожны працуе на волі...
Выйдзема, хлопцы, ўсе, выйдзема, братцы,
К працы вялікай на поле!

Ўсе грамадою, ня думайце думу,
Дума—ня йдзе на пажытак...
Зъдзеку мінулага, крыйуды і глуму
Згіне хай ў сэрцы адбітак.

Нашу краіну, што звалі ўсе дзікай,
Зробім квяцістай, прыгожай!..
Працы далучым, дык будзе вялікай—
Ў съвеце ня знайдзем пахожай!

К А С А В І Ц А

Загарэўся усход... Бляск зарніцы патух...
На траве сълёзы буйнай расы...
Грае ў вёсцы труба,—выганяе пастух...
Між кустоў чутна песьня касы.

Забялелі шнуры ад кашуль мужыкоў,
І калышацца хваляй рады...
Свіст касы, звон мянташак, брускоў,
Ды ад ног на балоце съяды.

За пракосам пракос выплывае у міг
З мора вечна зялёной травы...
Касцоў песьціць рукой сонцевай залаты,—
Чэша променем сноп галавы.

Эх і цяжка касцом... рукі, плечы баляць...
Хмара гляне з-за лесу, як дым,—
Граблі ў рукі—сухое зграбаць!..
Ў касавіцу спачынак ня ім.

І ад рання да зор, пакульnoch напаўзе,
Як мурашнік, кішыць сенажаць...
Сонца сядзє за лес... Ночка вось балазе,—
Йдзэ да хаты працоўная раць.

Жарты... песьні чуваць удалой грамады,
Рогат звонкі хлапцоў і дзяўчат...
Эх, мінулі няволі спрадвечнай гады,
І ад працы — ная плача наш брат!

1921 г.

СЬВЯТА

Над шумным лесам, над балотам
Узьняўся новы дзень,
І з неба сонца пазалотай
Зямлі схавала Ѹень.
Аджмурыў бліск бяздольным вочы,
Ідуць на лепшы шлях...
Збыліся думкі чорнай ночы,
Разъвіўся вольны съцяг...
Народ спазнаў кім мусіць звацца...
Нявольнай працы край,
У знак пабеды вольнай працы,
Святкуе першы май.

1921 г.

ПЕСНЯ ПЕРШАГА МАЯ

Вітайце дзень Першага Мая,
Працоўнай сям'і ўсе народы,
І хваляй ад краю да краю,
Хай песня нясецца свабоды.

Вітайце ўсе новае съвята,
Хто жыў у пакуце, ў няволі,
Хто плакаў, стагнаў ад няволі,
Крыж цяжкі—у дзень гэты зьняты.

Вас, брацьця ў няволі, вітаем!..
Мы прыдзем да вас на ўспамогу:
Мы вольны. Мы песні съпяваем,
Мы кветкамі съцелем дарогу.

Дзень гэты—днём будзе вялікім,
Як сонца ўсім роўна засьвеціць,
Старцы засьпываюць і дзеци,
Іх гімны пальлюцца бяз ліку.

Вітайце дзень Першага Мая,
Адзеньце прыгожае ўбраньне...
Хай кожны з вас кветкі трymае,—
Адзнакі вясны съяткаваньня.

Паложце вянкі на галовы,
Аблітыя золатам сонца,
Хай музыка йграе бясконца...
Вітайце дзень Вольны і Новы.

Дзень сьвята, вялікага сьвята,—
Дзень працы сьвятой вызваленяня!
Бог крыўды, бог эздзеку расьпяты...
Дзень сьветлых ідэй адраджэння!..

Сьпеў майскі—народ уздымае,
Працоўную раць ён гартуе...
Час прыдзе—ўвесъ сьвет зас্বятыкуе
Вялікі Дзень Вечнага Мая!

1921 г.

А Р А Т А М У

Прышла вясна... Хай згіне сон!
Бяры хутчэй сявеңьку,
Выходэй на ўзораны загон,
Сей, братку, памаленьку.

Цябе чакае ўжо ральля
Прыгожай вольнай нівы,—
Няма асоту, ні быльля...
Год будзэе урадлівы.

Зямлі ты роднай гаспадар,
Ня пасынак у маткі...
Крывавай працы шчодры дар
Ня пойдзе на падаткі.

Ты працаўаў... а крыўда, зъдзек
Над каркам панавалі...
Цябе за працу з веку ў век
Жывёлай абзывалі.

Съязамі, потам паліваў
Ты родныя абшары.
Жыцьця ты вольнага чакаў,
І вось... эбыліся мары.

Загінуў вораг—вечны кат.

Ня прыдзе ён ніколі...

Трымай-жа моцна, родны брат

Свой съязг здабытай волі.

Вясною ранньяю засей

Загон свой ярыною,

І думкі сумныя разьвей

У полі за сахою.

Паслухай, жаўрык што зывініць,

Што ён табе гавора:

Араты вольна будзэ жыць,

Што сном было учора!

А сонца яснага прамень

Цябе як моцна грэе...

Цябе вітае новы дзень...

Глядзі! Усход бялее!

І новы дзень за працу дар

Нясе... О, дар багаты!

Зямлі і працы гаспадар

У поле йдзі, араты!

27-III 1921 г.

АХВЯРУЮ БЕЛАРУСКАМУ ХОРУ ТЭРАЎСКАГА

Гэй! Сыпявай-жа мацней на прадвеснью,
Мо' хутчэй да нас прыдзе вясна,
Сыпявай родную, пекную песнью,
Будзі край наш ад цяжкага сна.

Няхай песня далёка нясецца,
Хай разбудзіць таго, хто 'шчэ сыпіць.
Ува ўсіх тады сэрца заб'еца,—
Не захочуць далей гэтак жыць...

Аб мінулым нам песня гавора,
Што і мы калісь вольна жылі...
Дык сыпявай-жа пра радасцьць і гора,
Роднай песняй хоць нас весялі!

Захавалась яна пад прымусам,
Як жылі у няволі ўпярод...
Калі песня жыве беларуса,
Будзе жыць беларускі народ!

1919 г.

НЕВЯДОМАЯ

Яна дрыжачаю рукою
Душки маёй кранула струны
І падняла над галавою
Вянок поэта—дар фортуны.

Сказала: грай, поэт, бяз жалю,
Твая хай ліра не заплача...
Вясёлы съпей пачуюць далі,
А сълёз і блізка не пабачаць.

Яе я болей слоў ня чую,
Але вясёла, гучна граю...
І толькі цяжка сам сумую,
Бо сын гаротнага я краю.

1922 г.

З СУЧАСНЫХ НАСТРОЯЎ

... Калі настрой души маей
Кране па струнах ліры гучнай,
У даль ляціць акорд съмялей,
Які з поэтам неразлучны.

І гэтай песні адгалос,
Які у полі віхрам скача,
Убачыць шмат на съвеце сълёз...
А сълёз маіх—ніхто ня бачыць.

Хачу я пець на новы лад,
Каб гук ляцеў вясёлай песні...
Съпываю сумна, рад-ні-рад,
Хоць сонца й съвеціць на прадвесні.

Хачу я пець пра кветкі, май,
Пра погляд зорак з небасхілу...
Зірну наўкола там, дзе гай,
Чарнене поле ад магілаў.

Крыжы стаяць—пакуты знак—
Там ціха съпяць байды за волю...
Мільёны дзетак-небарак,
Там між магіл шукаюць долю.

А съмерці воблік тут і там
Вітає вечна над балотам...
І хоць ня страх памерці нам,
Але і жыць яшчэ ахвота.

Я нейкім чорным туманом
Усё жыцьцё сваё спавіты...
Я бачыў шчасьце толькі сном...
Мой човен хвалямі разъбіты.

Змагаю сілу бурных хваль,
Пакуль ня згіну у змаганьні...
Гляджу я праз туман у даль,
Бляск сонца бачу на кургане.

І я хачу разъвеяць сум,
Каб песні радасці пеТЬ краю...
Але ўвесь рой вясёлых дум
Жыцьцё бяз жалю разганяе...

... І зноў пад гукі лірных струн
У чорных колерах ўсё бачу...
Съмлюся, моцна як лясун...
І ціха... ціха... ціха плачу.

24-I 1922 г.

ПЕСЬНЯ ЛІРНІКА

Стараць-лірнік на прыязьбе сядзеў,
Пад вакном мужыка беларуса,
Навёў струны і песньню запеў
Пра мінулыя часы прымусу.

Як калісь тут, на нашай зямлі,
Йшло за волю і веру змаганьне,
Панскі зьдзек як съцярпець не маглі,
І паднялі казакі паўстаньне.

Як з касою, з сякерай ў руцэ
Пагарджаны народ сабіраўся,
Між балот і лясоў, па рацэ
У казацкі ён стан гуртаваўся.

Як той стан стаў усіх вызываць
З ланцугоў і чужацкай няволі,
Стаў суда ён і праўды шукаць,
Стаў шукаць для людзей лепшай долі.

Ў яго песні я чуў імяны
Ваякоў-атаманаў казацкіх,
Што з адвагаю білісь яны,
Як Небаба... Антон Галавацкі...

Старац хвалы ім песьню съпявав,
Струны ліры гучней ўсё іграли...
Шмат імён ён яшчэ ўспамінаў,
Што таксама калісь ваявалі.

Ды вось сумную песьню пяяць
Ён пачаў, і усіх задзівіла:
Ў гэтай песьні ён стаў праклінаць
Ворага—Януша Радзівіла.

Аб ім старац шмат страху казаў,
Ажно з жалю съдіскаліся грудзі,
Як ён вёскі паліў, мужыкоў забіваў,
Як бязьвінную кроў лілі людзі.

Лірнік скончыў: „любіце свой край,
А як вернецца час той прымусу,
Тагды ў лес, брат-мужык, уцякай,
Ён прытуліць цябе—беларуса“.

Укруг старца сабраўся народ,
Слухаў песьню... і чую я կрыкі:
„Хай казацтва жыве як ўпярод,
Хай жыве атаман іх вялікі!..“

1920 г.

НАШЫ ДНІ

Эх, хлопцы, жыцьё разъясёлае,
Толькі сэрца вось ные праклятае...
Гарады наши, вёскі і сёлы...
Гуляй, пакуль галава 'шчэ ня съцятая.

Нам ня трэба ні срэбра, ні золата.
Вось на хвалях жыцья пракаціца,
Паказаць людзям сілушку волата,
А там—ня журыцца!

Эх, як весела жыць: песні, музыка...
Ну, гуляй, каму хочацца гуляў...
Цяпер воля пакрыўджаным вузьнікам...
Хто быў босы, таго мы абулі.

Скалыхнулі ваду мы стаячую...
Гэй, на чоуні—плывіце!
Каму жыцьце абрыйда брадзячае—
Адпачніце.

Не багацьце мы любім—жыцьё разудалае,
Любім праўду і песню таварыша...
Хоць і сіла спаткае нямалая,—
Сіла ворага,—там нас пахваліш.

Размахнуща!.. папробаваць сілу
Мы гатовы!

Нашы хлопцы таго... ия хіліі
Перад ворагам самі голавы.

Вось бяда, што балота наўкола сяла.
Селі-б ў чоуні... па хвалях—гайда!
Ўвесь-бы съвет аплылі, была-ні-была,
Мо'-б зусім запрапала нуда!

21-1 1922 г.

РАНІЦА

Хмары чорныя вечнага змроку,
Што над краем гаротным спаўзаліся,
Ветры ўсходу прагналі далёка,
Зоркі досьветку нам паказаліся.

Глядзіць съветлая раніца волі,
Цемра ночы навекі загінула,
Час мінулы ня прыдзе ніколі,
Цень пужлівая край наш пакінула.

Над загонамі роднага краю
Уздымаецца сонца чырвонае,
Песьні птушак даносяцца з гаю,
Чувашъ песьні вясёлыя, новыя.

І пакутныя людзі балота
Ад сну цяжкага раптам праснуліся,
Як адзін, вышлі ўсе да работы,
Як адзін, яны ўсе схамянуліся.

На зямлі, дзе крыжи і магілы,
Жыцьця лепшага хата будуецца:
Не шкадуе народ сваёй сілы,—
Шчырасьць у працы вялікая чуецца.

Як загаснуць агні, на руінах
Узрастуць кветкі, ў палёх закалосіца, —
І абшар нашай вольнай краіны
Ясным сонцам увесь азалоціца.

КАБ Я БЫЎ...

Каб я быў крылатай птушкай,
Не ляцеў-бы я у гай,—
Пеў-бы песні-весялушки
Там, дзе сълёзы лъле ратай.

Каб я быў бурлівай рэчкай,—
Мужыка паганы лёс
Не знайшлі-б тады са съвечкай,
Так далёка-б я занёс.

Каб я быў прыгожай кветкай,
Расьцвітаў-бы кожны год,
На няўродлівым палетку,
Дзе расьце палын, асот.

Каб я быў вясенњім сонцам,
Што прыгожа так гарыць,—
Бедным людзям у ваконца
Першым стаў-бы я съвяціць.

Каб я быў на небе зоркай,
Што блішчыць, аж любата,
Я глядзеў-бы на надворкі,
Там дзе вечна цемната.



Каб я быў ня тым, хто ёсьць я,
Каб я быў кім быць мне сълед,
Зруйнаваў-бы ўсё са злосыці,
Збудаваў-бы новы съвет.

10-III 1921 г.

НЕ ЗНАЁМЫ

Зімняя nochka. Стужа у полі.

Вечер сярдзіты гудзе...

К вёсцы убогай ціха, паволі

Хтось незнаёмы ідзе.

Сынег па калені... Эльніклі дарогі...

Зоркі на небе няма...

З холаду зябнуць руکі і ногі,—

Жалю ня мае зіма.

Бачыць здалёку съвеціць ваконца—

Йдзе незнаёмы туды,

Покуль з-за лесу выгляне сонца,

Үкажа на полі съляды.

Доўга ён блукаў... Вось і хаціна...

Дэзверы хутчэй адчыніў...

А на камінку съвеціць лучына:

Шчасьця такога ня съніў.

Дэеці спужаліся, сталі хавацца,

Туляцца ціха ў куток,

Маці пытае: „Як мусіш звацца?

Чый і адкуль ты, сынок?“

— „Я—незнаёмы... Зъбіўся з дарогі,
Душу хачу абагрэць;
Ў полі змарозіў рукі і ногі,
Думаў, што будзэ і съмерць“...

— „Грэйся, саколік! Я не шкадую,
К комінку бліжай сядай!
З дзецьмі дваіма я тут начую...
Зоська, лучынак падай!..

Старшай—дзесяты, хлопчыку—восем,—
Сталі мне ўжо памагаць...
Скіньце апратку... грэйцеся... просім...
Будзе ляпей спачываць“...

Толькі сказала,—згінула мова,
Сылёзы сыпнулі з вачэй,
Горла затхнулася... Болей ні слова...—
Шмат яна плача начэй.

— „Што ты, кабета, плачаш аб долі?
Цяжка й табе, мусіць, жыць?
Так, як зімоваю ночкай у полі,
Холадам гэтакім быць.

Бачу бяздолына ты—шчасця ня маеш...
Сілы дарэмна ня траць,
Кінь плакацы! А мо' прычакаеш,
Толькі каб жыць—ня ўміраць“.

— „Дзе нам пра шчасцце!.. Ўсё мінавада.
Толькі ля дзетак жыву...“

Добра жылося, як быў, ён, бывала,
Зынёс у Сібір галаву...

Маўчыць незнамы... Лучына шугае;
Дзеці ў куточку сядзяць;
Сълёзы кабета рукой абцірае;
Стала аб горы казаць:

— „Бяды мала зналі, ня кепска жылося,—
Кароўка, конік свой быў,
Сьевіней і авечак патрохі вялося,—
Ня горш, як другія, ён жыў.

Мяне як любіў і дзетак маленъкіх—
Сумна аб гэтым казаць:
Ён съмерці прасіў, даражэнъкі,—
Цяжка было пакідаць.

Слухаць маленъні яго не хацелі,
Людзі бяз сэрца былі,—
На ногі і рукі жалезы адзелі,—
К сонцу бліжэй павялі...

Мяне ўсьлед пагналі з роднае хаты,
Быццам ня трэба і жыць.
Хто не съмяяўся: бедны, багаты,—
Мне ўсё жыцьцё не забыць.

Хлеба прасіла—плёвалі ў вочы
Вёскі аднэй мужыкі.
За што ліла сълёзы ўдзень і ўночы,
Росячы іх асьмякі?

За шчырасьць і праўду яго закавалі,
Шчасьця людзям ён жадаў,
За яго працу „дзякую“ сказаў,—
Вораг таго каб ня знаў...

Лепей мо‘ будзе: дзяцей ўзгадавала,
Будуць сабе зарабляць...
Думала, прыйдзе, доўга чакала,—
Восьмы гадок ня відаць.

Здаецца, учора... і звон нават чую,
І крыкі вось гэтых дзяцей,
І слоўцы яго: „жыцьця не шкадую
Згіну за бедных людзей!..“

Памерці ня страшна у дальняй старонцы,
Хай толькі праўда жыве,
Там жывуць людзі, съвеціць ім сонца...
Нехта і нас ўспамяне!..“

Ціха ў хаце. Зноў яна плача,
Сълёз ня стрымае—бягуць...
За вакном бура вые і скача,
Нібы там ведэймы пяюць.

І незнаймы словы пачуўши,
Жонку і дзетак пазнаў...
Вуху ня верыць... „Не, я—заснуўши!..“
Моцна кабету абняў.

— „Ці не спазнала? Я—твой Рыгорка!
Жыў і вярнуўся дамоў,

Сонца ўжо съвеціць, ясная зорка!..“
Больш не хапіла і слоў.

Ярка лучына з комінку съвеціць,
Вечер пачаў заціхаць:
Маці ня плача, рады і дзеци,
Сталі яго абнімаць.

Казку свабоды ён ім гаворыць,
Як будзе жыцца людзям.
Слухаюць дзеци, слова ўсе ловяць,
Ціснуцца бліжай к грудзям.

Слухалі казку, покуль ў ваконца
Раніца стала глядзець...
Жыць будзе лепей... Новае сонца
Стала на ўсходзе!.. гарэць!..

1919 г.

ПАД КРЫЖАМ

Ля вёскі ўбогай і богам забытай
Крыж зgniўши, скліўшиесь, стаіць
І восямі зынізу увесь аbabіты,
Чуць вецер павее—дрыжыць...

Ад гэтага крыжа дарогі дэ́зве ўюцца:
Адна йдзе на захад, другая—на ўсход;
На гэтых дарогах заўсёды снуюцца
Людзі чужыя,—то ўзад, то ўпярод.

А вёскі ўбогай, нібы і ня бачаць,
І як там жывецца—хто знаў?
Э голаду, холаду людзі там плачуть,
Кожны там долі шукаў.

А доля загінула, як-бы у моры...
„Сонца, заглянь і да нас!“
Людзі кричалі... А вецер гавора:
„Крыж толькі знае аб вас!“

Але пачалася вайна між людзямі,
Пачалі ўсе праўды шукаць.
І як-же шукалі? Э агнямі, з мячамі,
А праўды нідзе й ня відаць.

Убогую вёску, што ціха стаялâ,
Чужынцам прышлось дзе бываць,
Таксама вайна зруйнавала,—
Ня можна было і пазнаць.

А людзі тэй вёскі, каб долі шукаці,
Пакінулі родны загон,
Забыліся нават аб роднай тэй хаце,
За шчасьцем пашлі уздагон.

Застаўся у вёсцы адзін толькі ўбогі,
Съляпы і старэнъкі, чудзь жыў,
Ён вышаў пад крыж, дзе дарогі,—
Жыцьцё ўсё пад крыжам ён быў.

Па гэтых дарогах, што з вёскі ляжалі,
Прыходзілась шмат раз ісьці,
Кійком апірацца, каб ногі дзяржалі,
І торбу за плечмі нясьці...

Добра ён ведаў чужую краіну,
Як смачна з чужынцамі жыць,
І кажа ўбогі: „Лепш з голаду згіну...
Пакінуць кут родны мне сэрца баліць“.

Ён стаў на калені, абняў крыж рукамі,
І моцна маліцца пачаў;
Росячы траўку сваімі съязамі,
Вось што ўбогі казаў:

„О, краю мой родны, усімі забыты!
Я сын твой, цябе не забыў.

Хай буду я куляй варожай забіты,
Ня кіну таго, хто паіў і карміў.

Ня кіну ніколі цябе, мая вёска!
Пад крыжам лепш лягу ў зямліцы сваёй!“
Ён доўга маліўся... За сълёзкаю сълёзка
Ліліся, як дожджык, з вачэй...

А раніцай людзі ішлі ля дарогі
І бачаць, хтось мёртвы ляжыць...
Абняўши крыж моцна, памёр там убогі,
Чужынцам ня хочучы быць...

1919 г.

ПЕСНЯ БЕЛАРУСА

Ні асеньні ведэр ў гаю
Вые-завывае,
Беларус аб родным краю
Жаласна съпявае.

Ў кожнай песні ён ад сэрца
Праклінае долю,
Жыць ня хоча ў паняверцы—
Рвецца ён на волю.

Няхай ў песні жальбу чуюць
Аб нашай нядолі,
Можа прыдуць, пашкадуюць,
Дадуць хлеба, солі...

Эх, ня трэба нам ахвяры,
Прасіць вас ня будзем,
Вось, як зьнікнуць гэты хмары,
Самі ўсё здабудзем.

Зьнікнуць хмары, сонца ўзыйдзе
І над нашым краем,
Грамадою тады выйдзем
Песню засыпаем.

Каб пачулі лес і поле
І памаглі пеци,
Што жывудь ужо на волі
Роднай зямлі дзеци.

А цяпер ня плач дарэмна,
Беларус, мой браце,
Хоць і кпяць з цябе нікчэмна
Ў тваёй нават хаце.

Хутка прыдзе час-гадзіна,—
Вораг кіне кпіці:
Яму будзе дамавіна,
А мы будзем жыці.

1-IX 1919 г.

ПАМЯЦІ АЛЕСЯ ГАРУНА

ЖЫВЫЯ АКОРДЫ

Спакойна сьпі, пясьніар, далёка на чужыне...
Нашто пакінуў край, які быў сэрцу міл?
Ці можа ты хацеў, каб на палёх краіны
Стаяла менш крыжоў і менш было магіл?

* * *

Кахаў ты родны край, дзе цемра, зьдзек пануе;
З народам плакаў ты, як лепшы яго сын...
Цяпер ты замаўчаў... А ўсё-ж акорды чуе
Гаротны люд... Ня змоўк іх дзіўны гімн.

* * *

Ў акордах чуюцца ўсё сумныя напевы:
Адбітак тваіх дум—ў іх можна угадаць,
Шмат жальбы ў іх чуваць, і радасці, і гневу,
І звоны ланцугоў нявольніка чуваць.

* * *

Ты сьпевам разбудзіў народ свой на прадвесні,
Якому на аўтар свой дыямэнт прынёс...
Яшчэ акорд ня змоўк тваёй прыгожай песні,
Хоць струны абарваў жыцьця паганы лёс.

* * *

Лъле сълёзы па табе народ, і гай, і поле,
І вераць у прамень, які ты ўсім паслаў...
Акорды будуць жыць—твой дар, поэт,—на волі,
А з імі будзе жыць, хто плакаў і стагнаў...

1920 г.

РОДНЫЯ ПТУШКІ

Ахвярную сваім на чужыне.

I. У ВЫРАЙ

Надходзіў час зімы съцюдзёнай,
Плылі над краем цёмны хмары,
Зъмяніўся колер траў зялёных,
Замоўклі жабы у выгараах.

Халодны вецер дзьмуў з паўночы
І песньню жальбы пеў у полі;
Чарней, як сажа, сталі ночы,
А ўдзень туманна, як ніколі.

І чуюць птушкі—холад, съюжа
Краіну раптам агartaюць...
Са смуткам ў грудзях яны гужам
У край чужацкі адлятаюць.

Апошні погляд поўны жалю
На родны кідаюць палетак...
Назад іх вабяць руняў хвалі,
Чароўны пах асеньніх кветак.

А вечер съвіща... стогне... плача...
Сънег беліць родныя загоны,
Мароз-траскун на полі скача,
Ен птушак не здагоніць.

II. НА ЧУЖЫНЕ

Цёпла тут. Сънягі ня ўюцца.
Спачываюць птушкі,
Але штосьці не пяюцца
Песьні-весялушки.

Па дарозе ў край далёкі
Шмат хто з іх загінуў,
І тут ім няма палёгкі,—
Не свая краіна.

Цераз моры-акіяны
Думка іх нясецца
У той бок, дзе край каханы,
Цяжка дзе жывецца.

Яны ведаюць: там бура
Гнёзды раскідае,
Поле роднае віхура
Сънегам замятае.

Яны знаюць: жыць там трудна
Вераб'ю, сініцы...
А вясны чакаюць як нудна!
Вясна толькі съніцца.

Але вераць, вераць птушкі,
Думка іх ня згіне...
Съплюць песні-весялушки
На сваёй краіне.

III. З ВЫРАЮ

Ад берагоў ракі далёкай—Ніла
Лятуць вясёлымі яны,
У родны край, дзе ўсё так сэрцу міла,
Дзе сонца бліснула вясны.

„Вясна! Вясна!” Яны запелі песню,
Лятуць на родны свой загон...
Пад хмарамі спляліся птушкі цесна,
Ня моўкне съпеваў перазвон.

Гараць агнём пабачыць вольны нівы,
На родны узъляцесь прастор...
І ў ясны дзень, і ноччу палахлівай
Нясуща шляхам вечных зор.

Цяпер нішто, нішто іх ня пужае,
Забылі блуканьня цяжар,
Бо ведаюць—іх родны кут чакае,
Дзе сонца съвеціць—волі дар.

І толькі сум, як змрок які нахлыне,
Калі ўпадзе хто з-пад нябёс,
Агорне жаль, што мілай тэй краіне
Жыцьця свайго ён не данёс.

Праходзіць сум... Ізноў яны нясуцца
На родны край, дзе зынікнуў цень...
Ад песьні іх лясы там скалыхнуцца,—
Вітаць якою будуць дэнь.

IV. НА РОДНАЙ КРАІНЕ

Па вузкіх загонах поля,
З высокіх гор
Струйкі пабеглі паволі
На вольны прастор.

І траўка каўром аксамітным
Краіны убрала абшар;
На небасхіле блакітным
Няма хмар.

Новай вясны
Кветкі на сенажаці...
Ужо прыляцелі яны,
Дзе зямелька—маці.

На гнязьдзе, раскіданым бураю,
Бусел клякоча...
Ластаўка ўеца віхураю—
Над хатаю новай клапоча.

Жаўранак звоніць
Над вольным аратым...
Цяпер яго ястрраб ня зловіць...
Крумкач не ўзаўеца над хатай...

Калі-ж і падымецца хмарā
Над роднаю, вольнаю нівай,—
Дожджык патушыць пажары,
Зробіць зямлю урадлівай...

Съюжа зімова мінула,
Бура пакінула выць...
Вясна на наш край заглянула,—
Мы будзем жыць!

26-III 1922 г.

Ч У Ж Ы Н А

Чужая краіна... Дзень цэлы ў сумоце,
І думкі дадому ляцяць.
Дзе хата старэнъка стаіць пры балоце
І вербы над рэчкай шумяць.

* * *

Дзе лепшыя хвілі жыцьця у няволі,
Як хмаркі на небе, прайслі,
Дзе ўсё міла сэрцу: балоты і полі,
І кветкі, што ў лузе ўзышлі.

* * *

Дзе лес старадаўні аб людзях гамоніць,
І песнью аб волі пяе,
Дзе звон над капліцай так жаласна звоніць
І воран над вёскай снуе.

* * *

Дзе вочы дзяўчынкі гараць, нібы зоркі,
Якую я гэтак кахаў,
Аб першым каханьні, дзе чуў я гаворкі,
Як ў гаі яе спатыкаў.

* * *

Туды мае думкі бягуць, нібы хвалі,
Ня можна ніяк сустрымаць,
О, божа мой мілы, зусім ты бяз жалю,
Нашто нас было разлучаць?

* * *

Каб ведаў ты толькі, як край свой кахаю,
Як міл ён для сэрца майго,—
Заўсёды я думкай ў тым kraі вітаю,
Я толькі жыву ля яго.

* * *

Край родны, край сумны,—крыжоў і балотаў,
Ці хутка спаткаюся з ім,
Ці хутка пачую я песнью чаротаў
Над сонным балотам тваім.

Кузнецк, Сар. губ. 1917 г.



ВЕЧАРАМ

Хавае змрок у небе хмары,
Агонь ён паліць вечных зор;
Глядзіцца месяц у выгары,
Дзе не змаўкае жабаў хор.

Ня хіліць вецер куст ракіты,
Ня сьвішча сумна, як удзень...
На гай, на поле і на хаты
Спаўзае ночы лёгкі цень.

Туман бялее над балотам,
Дзяргач завёў траскучы съпей,
Жукі лятаюць па-над плотам,
Жывёла йдзее з пагону ў хлеў...

Ідуць ад працы ў вёску людзі,
Дзяўчаты, хлопцы, мужыкі,
І гукі песні роднай лълюцца,
Як хвалі быстрай тэй ракі...

Змаўкае съпей... Вось ночы ціша
Нясе ўсяму съяты спакой...
А сэрца доўга мне калыша
Твой сумны съпей, край родны мой.

1920 г.

* * *

Стаіць маўкліва сонны гай,
І хмара сонца затуліла...
Зноў цень паўзе на родны край,
Замест праменя з небасхіла.

Стары вяртаецца звычай,
Ідзе жыцьцё, што нас труціла...
І песнню жальбы зноў съпявай,
Хоць гэта песня і ня міла...

1919 г.

* * *

Схавалась сонца... Згас заход...
Усё пакрыла цемень ночы,
і толькі рэчка між балот
Блішчыць, аб берагі ляскоча...

Ды ціха шэпчацца чарот,
Лясун, русалка зарагоча...
А ў небе зорак харавод
Гарыць, нібы дзяўчынкі вочы.

1919 г.

СЪВЕТЛАЯ НОЧ

Пасъвячаю Г. С.

Пад дзіўную казку каханъня
Закрыла ты чорныя вочы...
Я бачу грудзей калыханъне
У змроку чаруючай ночы.

Я чую, як сэрца пужліва
Стукоча, шукаючы волі...
З табою цяпер я шчасльівы,
Шчасльівы цяпер, як ніколі.

„Кахаю...“ —праз сон ты шаптала...
К табе я свой твар прыхіляю,
Хачу, каб у съне ты спазнала,
Што й я цябе щыра кахаю...

Шапчу я: „Дзяўчынка кахана,
У съне хоць пабач свае мары,
Бо заўтра, праснуўшыся рана,
Зноў сонца затуляць нам хмары...“

НА МОГІЛКАХ

Ахвярную А...

Съпявай мне, дзяўчынка, пра кветкі, пра гай,
Пра лепшыя дні, пра вясну,
Пра наша кахраньне, галубка, съпявай—
Пад ціхі твой съпей я засну.

Ці помніш спатканьне, нясьмелы пагляд...
Нам зорка там з неба упала,
Там месячык ясны ўэйраўся на сад,
Ты думкі мае угадала.

І песнью пачуў я, ты пела тады,
А гукі нясьліся далёка,
Тэй песні вясенняй засталісь съяды,
У сэрца запалі глыбока.

Гады праляцелі... Нібы неўзначай,
Мы разам спаткалі вясну...
Дык зноў тую песнью, дзяўчынка, съпявай,—
Пад ціхі твой съпей я засну...

1920 г.

РУСАЛКА

Мяжою вузкаю ішоў я родным полем,
Мой хмуры твар чапалі жыта каласы,
Шапталі мне яны чароўну казку волі,
Манілі на прастор—у съвет жыцьця красы...
Пеў пташак стройны хор у паднябеснай высі,
А на зямлі трашчалі кавалі-стракозы...
Шмат кветак між травы вяночкамі спляліся
І пах свой разьлілі, каб быў я нецвярозы...
Хацелася мне пець... хацелася маліцца,
Хацелася за ўсё прынесьці съвету дар...
Зірнуў я ў сіню даль... аж бачу мітусіцца
Між хвалі каласоў дзяўчыны белы твар.
Застукала ў грудзях... туман спавіў мне вочы...
Хацеў я уцякаць, нібы яе ня бачыў...
Яна-ж—жывая здань... Жартуе і рагоча
І бліжай да мяне, падняўши рукі, скача.
Прыгожы, гібкі стан, а вочы, нібы зоркі,
А валасы—нібы травы шаўковай пук...
І чую раптам я салодкі съпей гаворкі,
Які і узбудзіў у грудзях сэрца стук.
„Прыгожы, мілы мой, ідзі у хвалі жыта,
Спазнаеш ласку ты загінуўшай дзяўчыны.

З красою гэтых ніў душою будзеш зъліты...
Я веру, дарагі, што тут мяне ня кінеш.
Ці помніш ты лясок, гамонку дрэў шумлівых,
Ці помніш погляд зор у вечнай сіняве,
Калі ў каханьні мне ты кляўся жартаўліва,
Пад зъязньюнем месяца ля рэчкі на траве?
Ці помніш, калі нач свае паслала чары,
Як шчадна прыхіляў к гарачым губам шчокі?
І рой дэявоных дум разынёс, як вецер хмары.
І шчасьце ты спазнаў там з птушкай сінявокай.
Спазнаў мяне?.. Няўжо мінулае каханьне
Загінула ў цябе?.. Твой дух жывы
Ня думаў мець са мною тут спатканьне,
Каб шчасьце зноў спазнаць у полі між травы?..
Ідзі ка мне!.. „Яна!.. Загінь-жа ты, загінь...
Яшчэ вясною... ты ў рэчцы затанула...
Але твой твар... твой погляд вочак сініх...
„Ідзі ка мне“ паціху, як тады шапнула...“
„Ага, спазнаў!..“ панёсься рогат гучным звонам,
У шуме каласоў/далёка дзесь заціх...
„Ратуйце!..“ крыкнуў я, нібы шалёны,
Калі сустрэўся зірк яе вачэй жывых...
..І помню, як праз сон я дзіўны съвіст у полі,
Як віхар гнуў к зямлі калосься ўсе съцяною,
А ў небе гром грымеў, так мòцна, як ніколі,
І некі баль чарцей спраўляўся нада мною...
.

Калі прачнуўся я—была ўжо ціша ночы...
Нібы крылом якім, зямлю ахутаў эмрок...
Мне страшна і цяпер... Здаецца, зноў рагоча.
Як веџер данясе калосьсяў шум здалёк...
Здаецца, бачу я яе нібы жывую,
Здаецца, зноў к сабе, чаруючы, гукае...
І ўспамінаю я дзяўчыну маладую,
Што, кінуўшысь у вір, русалкаю гуляе...
Дзяўчынкаю была... Калісь мяне кахала,
і я яе кахаў, але кахаў на съмех...
Цяпер яе няма.. А здань яе паўсталая,
Каб помсту цяжкую мне учыніць за грэх...

1922 г.

* * *

Я зноў—дзе поле каласамі
Свайму поэту б'е паклон,
Дзе між зялёных паясамі
Спавіты вузкі мой загон.

Я зноў—дзе вольхам і бярозам
Купае сонца галаву
І жменяй згорнутыя сълёзы
Расою сыпле на траву.

Я зноў—дзе птушак пералівы
Зьвіняць, як струнаў перабор,
Дзе чорнай хмараю дажджлівай
Стайць на ўзгорку шумны бор.

Я зноў—дзе рәчкі і выгары
Блішчаць люстэркай між балот,
І новай глебе шэпча чары
Вясёлым громам небасход.

Гляджу ў заплаканыя воchy
Старых жабрачак—родных хат,

Дзе па-над стрэхаю рагоча,
Мяне спаткаўшы, вецер-хват.

Я з ім па краю праңясуся
І прывітаю вольну шыр,
І песніяй ліры памалюся
На незасеяны пустыр.

На сенажаці паначую:
Там буду коняй вартаваць...
Расклаўшы вогнішча, хачу я
Начлег міулы ўспамінаць.

Дзіцячых год вярну я гульни,
Скакаць я буду праз агонь,
Пакуль ня спудзіцца вадгульдем,
На небе месяц—белы конь.

Нясьпелым жытам сінявокім,
Як родны сын, а ня чужы,
На мора траў пайду далёка
З касою вострай па мяжы.

Там ліры гук і посьвіст косаў
Злучу ў адзін нячутны хор.
І на балоце сълед мой босы
Прыгожы вытапча узор.

Ад эморы соладка спачыну,
На сене съвежым задрамлю,
Як неба ў чорную аўчыну
Зашые сонную зямлю.



Калі-ж у мірах мнё—поэту
Пашле натхненъне ціхі змрок,
Як з васількоў блакітных летам,
Спляту я з вобразаў вянок.

10-VI 1922 г.

ВЯСНУ ПЯЮ

Зямлю цалуе неба сінь
Сваім чырвоным сонцатварам,
І песьню ночы „ква-кум-бінь“
Пяюць мне сонныя выгары.

У высі зорак сенажаць
Вартуе месяц—дзед двурогі,
Ня хоча раніцу спаткаць,
І лесам хмар ідзе бязногі.

Капліца белая, як здань,
Ў тумане плавае за вёскай,
І сонцам спужаная рань
Прысела зайцам за бярозкай.

Дзянніцы зірк на небе стух,
Вясковых хат дымяць галовы,
У лапцях з пугаю пастух
Трубою плача на каровы.

Пляе у полі хор калёс,
Як стараць з ліраю разьбітай...
Загоны вузкія авёс
Убраў зялёным аксамітам.

Вясёлы птушак перазвон
Гудзэ на воблачнай званіцы...
Бязмоўнай цішы гіне сон,
Як сонца выплыве крыніцай.

І сыпле променъ вогнясталь,
К вачом скілю сярпом далонъ я
І пазіраю моўчкі ў даль,
У шыр блакітнага бяздоньня.

14-V 1922 г.

* * *

Заціхла бура, і сонца гляне
Над родным краем балот і ніў,
К жыцьцю наш вольны край паўстане
І съвету скажа, што ён 'шчэ жыў.

Няхай і стогне, няхай і плача,
Съязьмі хай мыё падзелаў сълед,
Як моцным стане—у бой паскача,
І крывауду скажа на цэлы съвет.

Няхай рабочуць, няхай ня вераць,
Што ты, магутны, усіх зъмяцеш...
Мужык працоўны сам будзе мераць
Сваю зямельку ад меж да меж.

Паўстань-жа дружна за нівы, хаты,
За зыліты кроўю і потам шнур...
Арлы мо' згінуць, але арляты
Эбудуюць моцны краіне мур.

1922. г.

БУРАЛОМ

Гады мінуць... а можа і сталецыці,
Як тыя гарады Гамора і Садом,
Загіне гэты край ад буры ліхалецыця
І ўнукі нашыя пабачаць буралом.

Ня будзе тут балот спавітых лазьнякамі,
Піскоў ня будзе тут і камяністых гор,
Ня будзе сумна пець, як пеў калісь вякамі,
Ў нізіне лес бяроз, на ўзгорку—шумны бор.

— Ня будзе крыж стаяць у полі пры дарозе,
Курган расьцеєцца, магілаў зынікне ценъ,
Ня будзе люд марнець і сохнудь у вастрозе,
Настане вольны век, яскрава-съветлы дзень.

Край новы узрасьце тады на бураломе—
Машыны будзе век, ня трэба будзе конь,
Бляск элекрычства там хмара не заслоніць,
Людзкое будзе ўсё: зямля, вада, агонь...

І летапісу сказ, на выцьвішай страніцы,
Хто толькі разъбярэ, дык дзіву дасца ён:
Ці гэта так жылі, ці пішуць нябыліцы;
Бо верыць будзе ён, як верым мы у сон.

І вось, калі цяпер віхор жыцьця нисецца,
Руйнуе, ломіць ён мінулага ўвесь лад,
Мо' гэта творчы час, ня буры ліхалецца,
Бо гэты буралом для будучыны клад.

1922 г.

З Ъ М Е С Т


| | Стар. |
|--|-------|
| А д а ў т а р а . | 5 |
| ✓ Завіруха | 7 |
| ✓ Жыцьцё | 9 |
| ✓ Скокі на могілках | 10 |
| ✓ Жывое балота * * * Я пясьніяр лясоў, балота | 12 14 |
| ✓ Бунтар . | 15 |
| ✓ Вечная бура. | 16 |
| ✓ А я іду | 18 |
| ✓ Гром | 21 |
| ✓ Дымам і пажарам . | 23 |
| ✓ * * Нам добра Цёпла | 25 |
| ✓ На шляху адраджэння. | 26 |
| ✓ Даволі сълёз. | 28 |
| ✓ Маладому песньяру | 30 |
| ✓ Песнья свабоды | 31 |
| ✓ Вокліч мой . | 33 |
| ✓ Кліч званоў . | 34 |
| Званар . | 35 |
| ✓ Ваш съцяг абаронім | 36 |
| ✓ Адплата | 38 |
| ✓ Разъвітаньне. | 40 |
| ✓ Д в а . | 43 |
| ✓ Як імя яму | 45 |
| ✓ Ведай, съвет | 47 |

Стар.

| | |
|-------------------------------------|-----|
| ✓ Мне сънлася | 49 |
| ✓ Адарваним | 50 |
| ✓ Кліч народу | 52 |
| ✓ Гудзе звон | 54 |
| У дарозе | 56 |
| ✓ Работа йдзе ✓ | 58 |
| ✓ Кавалю | 59 |
| ✓ Беларусы ✓ | 60 |
| ✓ Да моладзі | 61 |
| ✓ Моладзь | 62 |
| ✓ Апошні крык | 63 |
| ✓ Новы год | 64 |
| ✓ Будзь на варце | 66 |
| ✓ На чырвонай дарозе | 67 |
| ✓ Змагайцеся самі | 69 |
| ✓ Съцяг ты чырвоны трымай | 71 |
| ✓ Дарагой памяці Съцяпана Булата | 72 |
| ✓ Новы Алімп | 74 |
| ✓ Стогне, плача | 76 |
| — Звон | 78 |
| ✓ Да працы | 80 |
| ✓ Касавіда | 82 |
| ✓ Свята | 84 |
| ✓ Песьня Першага Мая | 85 |
| ✓ Аратаму | 87 |
| Ахвярую беларускому хору Тэраўскага | 89 |
| ✓ Невядомая | 90 |
| ✓ З сучасных настроју | 91 |
| ✓ Песьня лірніка | 93 |
| ✓ Нашы дні | 95 |
| ✓ Раніца | 97 |
| ✓ Каб я быў | 99 |
| ✓ Незнаёмы | 101 |
| ✓ Пад крыжам | 106 |

| | Стар. |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Песьня беларуса | 109 |
| ✓ Памяці Алеся Гаруна | 111 |
| ✓ Родныя птушкі | 113 |
| ✓ Чужына | 118 |
| ✓ Вечарам | 120 |
| * * ✓ Стайдзь маўкліва сонны гай | 121 |
| * * ✓ Схавалась сонца | 122 |
| ✓ Сьветлая ноч | 123 |
| ✓ На могілках | 124 |
| ✓ Русалка | 125 |
| * * ✓ Я зноў—дае поле каласамі | 128 |
| ✓ Вясну пяю | 131 |
| ✓ Заціхла бура | 133 |
| ✓ Буралом | 134 |





1964 г.

ж. аддэл
1994 г.

+

ЦАНА 1 РУБ...



В0000000222898



б